


АДОЛЬФ ЯНУШКЕВІЧ: РЭВАЛЮЦЫЯНЕР, ПАЭТ, ДАСЛЕДЧЫК, АСВЕТНІК

Навукова-асветніцкая дзейнасць слыннага
суайчынніка як узор духоўнасці і патрыятызму

А. І. Смолік,

загадчык кафедры культуралогіі

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва,
доктар культуралогіі, прафесар



На небасхіле сусветнай культуры зіхаціць нямала зорак, запаленых нашымі знакамітымі суайчыннікамі. Да статкова прыгадаць імёны Францыска Скарыны, Іосіфа Гашкевіча, Ігната Дамейкі, Івана Кандрацьева, Адама Міцкевіча, Нікаціма Сільвановіча, Мікалая Судзілоўскага... У гонар гэтых выдатных людзей названы планеты, мінералы, вяршыні гор, марскія пралівы, гарады, выпускаюцца памятныя медалі. Ганарове месца ў галерэі слынных беларусаў займае і Адольф Янушкевіч – паэт, перакладчык, падарожнік, бібліограф, этнограф, рэвалюцыйны дзеяч. Яго кніга «Дзённікі і пісьмы з падарожжа па казахскім стэпам» перакладзена на мовы шэрлага еўрапейскіх і азіяцкіх народаў.

У нашы дні навукова-асветніцкая дзейнасць Адольфа Янушкевіча атрымала шырокое прызнанне як важкі ўнёсак у беларускую, казахскую, польскую і украінскую культуры. «Ніколі яму не бракавала моцнага апірышча ў людзях, ніколі дзеля людзей не адступаў ад суровых вымаганьняў свайго сумлення», – так харектарызуе Адольфа Янушкевіча перакладчыца яго кнігі на беларускую мову Г. Суднік-Матусевіч. Сапраўды, нарадзіўшыся на зямлі беларускай, гэты таленавіты чалавек з дзяцінства ўвабраў у сябе ўсё лепшае, што магла даць яму радзіма. Яго талент, грунтоўныя веды, дабрыня душы, шчырасць, глыбокая павага да прадстаўнікоў іншых культур і рэлігій ва ўсёй паўнаце ўласобіліся ў шматбаковай падзвіжніцкай дзейнасці. Жыццё Адольфа Янушкевіча – узор духоўнасці, патрыятызму, самаахвярнасці, адданасці Айчыне.



➤ Гады вучнёства

Адольф Янушкевіч нарадзіўся ў Нясвіжскім замку 28 мая (9 чэрвеня) 1803 г. Да хрышчэння яго апякаў Міхал-Геранім Радзівіл. Першыя гады жыцця хлопчыка прыйшли ў вёсцы Усава непадалёк ад Капыля, якую ягоныя бацькі трymалі ў заставе (маёmasнае забеспечэнне

атрыманай пазыкі, звязанае з перадачай даўжніком маёmasці крэдытору з правам далейшага выкупу). У 1821 г. Міхал Янушкевіч набыў вёску Дзягільна непадалёк ад Койданава (сёння Дзяржынскі раён) ва ўласнасць.

Пачатковую адукацыю Адольф атрымаў у школе ксяндзоў у Нясвіжы. Затым яго ўзяў на

выхаванне бяздзетны сваяк Міхал Янушкевіч, уладальнік вёскі Краснае ў Ямпальскім павеце Падольскай губерні. Ён і паслаў у 1819 г. хлопчыка на вучобу ў Вініцкую гімназію. Пасля яе заканчэння Адольф Янушкевіч паступае ў 1821 г. у Віленскі ўніверсітэт і з гады вучыцца на літаратурным аддзяленні. Здольнага студэнта, схільнага да літаратурнай творчасці і навукі, заўважаюць прагрэсіўна настроеныя прафесары. «Кніга, – адзначае перакладчыца кнігі «Жыццё Адольфа Янушкевіча і яго лісты з кіргізскіх стэпаў» Г. Суднік-Матусевіч, – была для яго патрэбай, мілай пацехай, адпачынкам і аддухай» [2, с. 19].

Падчас навучання ва ўніверсітэце А. Янушкевіч піша і публікуе сэнтыментальную думу «Мелітон і Эвеліна» і шэраг вершаў. Здольнасці юнака высока ацаніў знакаміты гісторык і грамадскі дзеяч Іаахім Лялявель, які ўзначальваў кафедру ўсеагульной гісторыі. Прафесар быў ідэйным натхнільнікам студэнтаў, якія ва ўніверсітэце стварылі тайнія таварыствы філаматаў і філарэтаў. Iх члены выступалі супраць афіцыйнай палітыкі расійскіх улад у галіне адукцыі, спроб абмежавання культурна-асветніцкіх функцый навукі, асуджали дэспатызм, прыгонніцтва, феадальна-абсалютысцкія парадкі. У недалёкай будучыні лёс прывядзе прафесара і яго таленавітага вучня на шлях рэвалюцыйнай барацьбы, дэвізам якой стануть слова «За нашу і вашу свабоду!».

➤ На шляху барацьбы

Завяршыўшы ўніверсітэцкі курс, Адольф вяртаецца ў Падолле, дзе яго нягледзячы на ўзрост – няпоўныя 24 гады – абраюць дэпутатам Галоўнага суда Ізбы цывільнай [2, с. 19]. На гэтай пасадзе А. Янушкевіч праявіў сябе найлепшым чынам. За добраумленнасць, справядлівасць, высокі прафесіяналізм улады ўзнагародзілі яго пахвальным лістом, а грамадскасць выказала жаданне абраць яго дэпутатам на наступныя 3 гады. Але здароўе не дазволіла маладому шляхціцу апраўдаць высокі давер грамадскасці. Урачы настойліва рэкамендавалі яму праўсці курс лячэння ў Карлсбадзе, куды ён і ад'ехаў вясной 1829 г.

У Еўропе А. Янушкевіч пробыў 20 месяцаў. Акрамя Карлсбада, наведаў шэраг гарадоў Italii, Саксоніі, Чэхіі, Паўднёвой Францыі. Пазнейміўся з І. Гётэ, А. Міцкевічам, А. Адзінцом. Пазней Адам

Міцкевіч «спісаў» з Янушкевіча сімвалічны вобраз вязня Адольфа – аднаго з герояў памы «Дзяды».

Летам 1830 г., завяршыўшы курс лячэння, А. Янушкевіч вырашыў вярнуцца на радзіму. Шлях пралягаў праз Польшчу, і наш суайчыннік скарыстаў гэта, каб сустрэцца з шэрагамі сваіх аднакурснікаў, якія пражывалі там. Звольнены з універсітэта пасля разгрому тайніх студэнцкіх таварыстаў прафесар І. Лялявель таксама знаходзіўся ў гэты час у Варшаве. Пры сустрэчы прафесар распавёў свайму вучню аб падрыхтоўцы паўстання. Адольф, не вагаючыся, вырашыў далучыцца да арганізатораў нацыянальна-вызваленчай барацьбы.

У снежні Янушкевіч прыехаў у Вільню. Свaim аднадумцам, сярод якіх быў і яго родны брат Яўстах, ён расказаў аб дзейнасці польскіх патрыётаў. На пачатку 1831 г. браты Янушкевічы накіроўваюцца ў Варшаву і ўключаюцца ў арганізацыйную дзейнасць па фарміраванні паўстанцкіх атрадаў. Адольф нават уведзены ў склад Камітэта па кіраванні паўстаннем і адыгрывае вядучую ролю ў паўстанцкай «Легіі Літвы, Валыні, Падолі і Украіны». Але неўзабаве, нягледзячы на пярэчанні членаў Камітэта, падпаручнік Янушкевіч едзе на Украіну, дзе ўліваецца ў рады добраахвотнікаў, якія змагаюцца супраць расійскага войска, кінутага на задушэнне паўстання. Але доўга ваяваць яму не давялося. У сакавіку 1831 г. падчас разведкі атрад Янушкевіча быў акружаны пераўзыходзячым па колькасці казацкім атрадам. Адольф атрымлівае 7 ран і трапляе ў палон. Да суда ён утрымліваўся ў казематах кіеўскай крэпасці. Вясной 1832 г. Янушкевіча асуджаюць на пакаранне смерцю, але пазней яго замяняюць пажыццёвай катаргай, пазбаўленнем дваранскіх прывілей і канфіскацыяй маёmacці.

➤ Праца на карысць іншага народа

Трыццацігадовому вязню лёсам было наканавана пражыць чвэрць стагоддзя ўдалечыні ад горача любімай радзімы, нарачонай Стэфаніі, бацькоў, братоў і сясцёр, паплечнікаў па барацьбе. Яго лісты з Табольска, Ішыма, Омска, Ніжняга Тагіла да маці, малодшага брата Януарыя, сваякоў напачатку носяць выразна настальгічны, сямейныя характеристар. Але паступова змест іх мяняецца, сасланы патрыёт паведамляе суайчыннікам унікальныя звесткі аб сацыяльных асаблівасцях і побыце казахаў*, сярод якіх яму

цяпер даводіцца жыць, іх самабытнай культуры. У далёкіх казахскіх стэпах, а пазней і на Урале Янушкевіч распачынае актыўную асветніцкую і навуковую дзейнасць.

Пражыўшы ў шчыльным кантакце з казахамі 18 гадоў, у адным з лістоў у Дзягільна Янушкевіч пісаў, што паступова пераўтвараецца ў кіргіза, юрта становіцца для яго родным домам. Адзенне яго амаль не адрозніваецца ад адзення мясцовага насельніцтва: «сяміпалацінскі халат альбо куртка і шырокія шаравары, багата нашытыя яскравым ядвабам, на галаве меў то каўпак, то аракчын (ярмолка)» [2, с. 143].

У Дзягільна ў маці сабралася каля шасцісот лістоў ад ссыльнага сына. На шчасце, захаваліся яго лісты з Сібіры і да іншых адрасатаў. У канцы 50-х гг. XIX ст. гэтая найцікавейшыя дакументы трапілі да Фелікса Вратноўскага і паслужылі асновай яго кнігі «Zywot Adolfa Januszkiewicza i jego Listy ze stepow kirgizkich». У 1861 г. яна была выдадзена ў Парыжы, а ў 1875 г. – у Берліне. На рускую мову кніга была перакладзена толькі ў 1966 г. у Алма-Аце [1]. Маецца таксама і казахскі пераклад дадзенай працы. Гэта кніга і шэраг іншых дакументаў дазваляюць нам рэканструяваць навуковую асветніцкую дзейнасць славутага суайчынніка, дух і волю якога не зламалі амаль невыносныя ўмовы 25-гадовага жыцця ў ссылцы.

Не толькі выжыць на чужынне, але і ператварыць час знаходжання там у напружаную працу на карысць народаў Сібіры і удалечыні ад еўрапейскай цывілізацыі нашаму земляку дапамаглі кніга і моц духу. Увесь вольны час Янушкевіч праводзіў у чытанні разнастайнай літаратуры, якую прысыпалі сваякі і сябры. У лісце да сястры з Ішымам, дзе Адольф пражываў з 1833 па 1841 г., ён дзякую за атрыманую з радзімы літаратурой: «Мая Зосю! Каму вінен удзячнасць за тое, што на мой адрас прыходзіць *Tygodnik Petersburski*? Атрымліваю яго рэгулярна кожную нядзелью па палудні» [2, с. 43]. Зняволены меў магчымасць знаёміца з усімі важнейшымі творамі тагачасных еўрапейскіх аўтараў, над якімі працеваў як даследчык, рабіў значныя заўвагі, а некаторыя нават перакладаў на польскую мову. З лістоў бачна, што, у прыватнасці, да А. Янушкевіча даходзілі творы У. Сыракомлі, Ю. Крачкоўскага, іншых заснавальнікаў новай беларускай літаратуры. У лістах Адольф дзяліўся думкамі аб іх творчасці, радаваўся з'яўленню новых талентаў на радзіме, непакоіўся аб іх будучыні. Асабліва добрыя ўмовы для чытання склаліся ў Ніжнім Тагіле, дзе

ён адбываў апошнія гады ссылкі. Янушкевіч пры садзейнічанні ўладальніка ўральскіх заводаў А. Дзямідава атрымаў пасаду бібліятэкара ў бібліятэцы, якую сам і камплектаваў. У лістах да сваякоў (1853 г.) ён пісаў: «Бібліятэка і сад забіраюць у мяне як найменей 10 гадзін... Ад паловы 9-й да 11-й раніцы і ад 6-й да 9-й, а часам, калі ест шмат работы, да 10-й увечары, сяджу ў бібліятэцы» [2, с. 174].

За 25 гадоў ссылкі Адольф Янушкевіч цесна зблізіўся з многімі вядомымі прадстаўнікамі казахскай інтэлігенцыі. Так, ён сябраваў з бацькам вядомага казахскага акына Абая – Абаем Кунанбаевым, быў добра знаёмы з народнымі акынамі Арынбаем і Цюбекам, іх спевы глыбока краналі нашага суайчынніка, выклікалі аптымістычныя развагі аб будучым лёсе мясцовых плямён. Магчыма, пад уражаннем гэтых спеваў Адольф напісаў у лісце да сваякоў наступныя радкі: «Я все более убеждаюсь в том, что у киргизов большие умственные способности. Что за легкость речи! Как умеет каждый объяснять свое дело и мастерски отбивать доводы противника!». Аўтар ліста ў дзікім стэпу ў XIX ст. разгледзеў будучую сталіцу Казахстана: «Акмола (Астана), например, будущая столица всей степи», – пісаў ён яшчэ ў 1846 г. брату.

Прыродазнаўчыя даследаванні

Шматгадовая скрупулёзная даследчая праца над рознымі літаратурнымі тэкстамі дазволіла Янушкевічу назапасіць шмат тэарэтычных ведаў у галіне не толькі гуманітарных, але і прыродазнаўчых навук. Веды гэтая Янушкевіч імкнуўся апрабаваць на практицы. У Ішыме, Омску і Ніжнім Тагіле наш суайчыннік праводзіў эксперыменты па вырошчванні ў суворым сібірскім клімаце раслін, якія звычайна культиваваліся ў Заходняй Еўропе і нават у паўднёвых краінах. Свякам у шэрагу лістоў ён падрабязна распавядае аб выніках сваіх навуковых эксперыменту. Так, у лісце да маці Адольф паведамляе: «Мае вяргіні выраслі да вышыні пяці аршынаў і сваёй пекнасцю ўвесь Омск захопліваюць» [2, с. 140]. Распавядае даследчык і пра поспехі вырошчвання ананасаў і іншых раслін, якія растуць у Паўднёвой Амерыцы. А яшчэ – марыцы пасля вяртання на радзіму вырошчваць іх на роднай зямлі: «Калі я тут у такім клімаце, як омскі, патрафіў столькі даказаць, што ўсе тутэйшыя дамы захапляюцца маёй малой Бразіліяй, як я ес называю, то чаго ж не даказаць пад маім радзінным небам» [2, с. 140–141]. Аб tym, наколькі паспяховымі былі

намаганні Янушкевіча ў галіне раслінаводства, сведчыць тое, што Дзямідаў прызначыў яго інспектарам сада ў Ніжнім Тагіле.

Набыў наш зямляк трывалыя веды і ў іншых прыродазнаўчых навуках. У Ніжнім Тагіле ён па даручэнні А. Дзямідава займаўся астрономіяй, геалогіяй, мінералогіяй, заалогіяй і інш. У адным з лістоў на радзіму ссыльны паведамляе, што «Дзямідаў жадае, каб заняўся (не пакідаючи сада і бібліятэкі) калекцыяй мінералягічнай, геалічнай, палеанталагічнай, руды, раслінаў, звяроў, птахаў, рыб – словам, усяго, чым Ніжне-Тагільская акруга валодае ў зямлі і на зямлі, у паветры і ў вадзе...» [2, с. 172].

Калекцыяная дзейнасць вымагала актыўнага вывучэння Уральскіх гор, куды не аднойчы ладзіў падарожжы беларускі даследчык. Так, у 1853 г. ён з захапленнем паведамляе аб вывучэнні флоры Мядзведжай гары, аб знаёмстве з тэхналогіяй вытворчасці металаў. Вясной 1853 г. А. Янушкевіч у дэталях апісвае віды сваёй дзейнасці: «...пазнаю мясцовасць, наведваю капальні, прыглядваюся да ўсякага роду работай; шмат убачыў рэчаў, цалкам новых для мяне і надта цікавых» [2, с. 155].

Талент даследчыка асабліва прайвіўся ў Янушкевіча ў перыяд знаходжання на службе ў акружным судзе Омска і потым у Канцылярыі пагранічнага начальніка сібірскіх кіргізаў. З выпадку амністыі па прычыне шлюбу будучага імператара Аляксандра II ссыльному Янушкевічу дазволілі паступіць на дзяржаўную службу. Праца ў Канцылярыі прадугледжвала перыядычныя камандзіроўкі ў аддаленія рэгіёны сённяшняга Казахстана, якія нярэдка доўжыліся некалькі тыдняў і нават месяцаў. Так, восенню 1846 г. у пісьме да маці Адольф піша: «Па пайгадовым падарожжы вярнуўся нарэшце здаровы й цэлы да Омску» [2, с. 133].

Падчас вандровак Янушкевіч вывучаў гісторыю качавых народаў, іх поўт, запісваў казахскія легенды, паданні і песні. Свае ўражанні ён перадае ў лістах на радзіму і занатоўвае ў «Дарожным дзённіку». Літаратурна апрацаваныя назіранні гэтая ўтрымліваюць цікавыя звесткі па геаграфіі, біялогіі, гісторыі, этнографіі, фальклоры этнасаў, якія пражывалі на бяскрайніх прасторах Сярэдняй Азіі і Сібіры. За час знаходжання ў ссылцы А. Янушкевіч пабываў у Тарбагатайскіх, Алатаўскіх, Агадырскіх, Альджанскіх, Архацкіх гарах, на берагах Балхаша, на граніцы з Кітаем. Летам 1842 г. за 13 дзён А. Янушкевіч праехаў звыш 2000 вёрст. У «Дзённіку» падарожнік запісаў,

што «праязджаў досыць значныя горы, уbraneя лясамі і заселеныя мядзьведзямі, мараламі, ласямі, аленямі; што ўплаў пераязджаў рэчкі без мастоў, нікому ў Эўропе ня знаныя, бачыў кіргізскія плямёны, якія качуюць разам у ліку тысячы і болей юртаў на прасторы якіх дваццаці пяці або трыццаці вёрст, засеных процьмай коней, вярблюдаў, барабаноў і быдла цуднай пекнасці...» [2, с. 115].

Нягледзячы на слабае здароўе, адсутнасць элементарных умоў вандроўнік знаходзіў сілы, каб пасля цяжкіх пераходаў занатаваць цікавыя эпізоды з жыцця казахскага народа. У лістце да маці (1846 г.) сын пісаў: «Ня раз позна ўночы, адагрэўшы замерзлы атрамант пры вогнішчы з сухога гною, tym самым пяром, што цэлы дзень сьпісвала кіргізскіх коней Гараноў, крэсліў пекныя свае алавянданні» [2, с. 133].

Сёння «Дарожны дзённік» А. Янушкевіча з'яўляецца крыніцай для даследчыкаў гісторыі Казахстана. У ім занатаваны складаны працэс далучэння ў XIX ст. казахаў Старэйшага жуза да Расіі, утрымліваеца аналіз сацыяльна-эканамічнага становішча казахаў, адметнасцей народнага мастацтва. Менавіта дзякуючы навукова-асветніцкай дзейнасці гэтага ссыльнага, Еўропа даведалася аб сапраўдным жыцці і побыце тагачасных казахаў, змагла перамяніць стэрэатыпы, адпаведна якім казахі ўяўлялі сабой дзікія орды людзей з абмежаваным інтэлектам. Аспрэчваючы падобныя меркаванні, А. Янушкевіч пераконваў сваіх суайчыннікаў, што «народ, который одарен Творцом такими способностями, не может остаться чуждым цивилизации: дух ее проникнет когда-нибудь в киргизские пустыни, раздует здесь искорки света, и придет время, когда кочующий сегодня народ займет почетное место среди народов, которые нынче смотрят на него сверху вниз, как высшие касты Индостана на несчастных париев». Прапоныя слова знакамітага сына беларускага народа спраўдзіліся. Праўда, самому іх аўтару дажыць да гэтага часу не прыйшлося. У 1856 г. ён быў памілаваны і змог нарэшце вярнуцца на сваю любімую радзіму, па якой сумаваў чвэрць стагоддзя. Але доўга піць водар яе палеткаў і лясоў Адольфу Янушкевічу не давялося. Здароўе яго было надарвана ссылкай. Адзін год пражыў А. Янушкевіч у Дзягільна. Ён памёр у 1857 г. Вельмі трапна ахарактарызаваў асобу Янушкевіча ксёндз Віктар Малевіч у развітальнай прамове: «Ён паміж намі быў, як дуб векавы над кустамі, над хмызняком. Ён лучыў, ён братай, ён жыў зь імёнамі наших

волатаў духовых, бо дух яго выпрастаўся, дараўнаваўся да іх. Заўжды дзельны духам, хоць няшчасцям зламаны, зъянсілены хваробамі, да астатку духам быў рухавейшы ад бальшыні, хоць малодшых гадамі» [2, с. 199].

❖ Пасляслоўе

У 2012 годзе ў Петрапаўлаўску (Казахстан) адбылася міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Жыццё і творчасць Адольфа Янушкевіча», прысвеченая 20-годдзю ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Казахстанам і Польшчай. Удзельнікамі яе былі дзеячы навукі і культуры, афіцыйныя асобы названых дзяржаў. У выступленнях светніка польскага пасольства ў Казахстане Паўла Еса, дацэнта Ішымскага педінстытута Таццяны Саўчанкавай, некаторых іншых выступоўцаў падкрэслівалася, што ўмацаванню адносін паміж казахскім і польскім народамі сваёй навукова-асветніцкай дзейнасцю садзейнічала польскі рэвалюцыянер Адольф Янушкевіч (Міхал Валер'ян-Юльян). З такай дэфініцыяй наўрад ці можна пагадзіцца.

Адольф Янушкевіч пісаў па-польску, па веравызнанні быў католікам, але ні аднаго года стала не пражываў у Польшчы. Дарэчы, і ў пасланнях з чужыны А. Янушкевіч ні разу не называе сваёй радзімай Польшчу, а ўжывае назыву «мая Літва», «мілая Літва» – як мы ведаем яна распаўсюджвалася і на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Так, у адным з лістоў да брата Януарыя ў 1840 г. Адольф піша: «Агарод падымае ўжо галаву. Ест у ім тое, чаго ані тут, ані ў Эўропе ніхто ня мае: тыбецкі ячмень з Гімалайскіх гор, кітайская пшаніца, семіпалацінская кукуруза; калі ўдасца сабраць зь іх насеньне, пойдзе частка яго на Літву, каб Януары ў сваіх Альпах і Дзягілёнскіх далінах размножыў гэтыя пекнія плады» [2, с. 83].

У Беларусі (Літве, як яе ў той час называлі) радавыя карані Адольфа Янушкевіча. Менавіта на нашай зямлі сфарміраваўся беларускі менталітэт гэтага выдатнага чалавека. Менавіта тут пачаўся і завяршыўся яго трагічны і ў той жа час велічны лёс. Такім чынам, пагадзімся з меркаваннем, што Адолф Янушкевіч з'яўляецца наосьбітам пяці культур – беларускай, польскай, рускай, украінскай і казахскай.

ЛІТАРАТУРА

1. **Дневники и письма из путешествия по казахским степям** / пер. с польского на русский Ф. Стекловой. – Алма-Аты, Казахстан, 1966.
2. **Жыццё Адольфа Янушкевіча і яго лісты з кіргізскіх стэпаў**. Том 1 / пер. з польск. мовы і камент. Г. Суднік-Матусевіч. – Мінск: Медисонт, 2008. – 208 с. [4] с., іл.